

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б
№ 246 (6222) | 23 кастрычніка 1938 г., нядзеля | ЦАНА 10 КАП.

СЁННЯ ў НУМАРЫ

СУСТРЭЦЬ ЗІМУ ВА ўСЕЎЗБРАЕННІ

Віма з кожным днём набліжаецца. Ці ўсе зроблена для сустрэчы яе ва ўсеўзбраенні — гэта пытанне хвалюе сёння грамадства і патрабуе да сябе сур'ёзнай увагі.

У нашай краіне клопаты ад чалавеку, будаўніку сацыялістычнага грамадства ўзяты на каласальную вышыню. Партыя і ўрад патрабуюць ад гаспадарнікаў, ад кожнага кіраўніка, на якім-бы пасту ён ні стаў, вялікіх і малых, няспынных клопатаў аб паліпшэнні ўмоў працы і забавальненні культурна-бытовых патрэб працоўных.

Ад таго, як нашы прадпрыемствы падрыхтуюцца да работы ў зімовых умовах, залежыць выкананне тых вялікіх ацэлак, якія паставлены партыяй і ўрадам перад прамысловасцю.

Рад галін прамысловасці рэспублікі ўступілі ў чверты квартал са значным недавыкананнем вытворчых праграм па папярэдняй тры кварталы. Перад камандзірамі вытворчых і рабочымі калектывамі ставіцца баявая задача — пакрыць запавольненне перад краінай, забяспечыць поўнае выкананне і перавыкананне планаў 1938 года і ўзроста падрыхтавацца да наступнага гаспадарчага года.

Ва ўмовах зімы работа фабрык і заводаў, асабліва чыгуначнага транспарта, значна ўскладняецца. Пераматчы гэтага трымацца — ганаровы абавязак усіх работнікаў прамысловасці і транспарта, кожнай партыянай і прафесійнай арганізацыі.

У падрыхтоўцы да зімы няма дробязей. Стварыць нармальныя ўмовы для работы прадпрыемства і кожнай групы рабочых, адрамантаваць пампашныя, вокны, дзверы, дах, каб нічога не працякала; падрыхтаваць неабходны запас апаля, сыравіны; прывесці ва ўзровень стан кашальную гаспадарку, апаляльчую сетку, вентыляцыю; адрамантаваць інтэрнаты, зрабіць максімальна магчымае для рамонту кватэр — усё гэта мае значэнне, усё гэта павінна быць прадметам асаблівых клопатаў гаспадарнікаў і ўсіх грамадскіх арганізацый.

Падрыхтоўка да зімы — адзін з важнейшых пунктаў перадавысцічнага саборніцтва. Там, дзе па-бывому разгарнулі спарторніцтва мас, на тых прадпрыемствах, дзе па-сапраўднаму змагаюцца за выкананне ўзятых абавязаных даўняў, гэта значыць у савецкіх Кастрычніка, дзе гаспадарнікі і па-большому адносіцца да сваіх абавязкаў, — многае зроблена і ў падрыхтоўцы да зімы.

Вялікая работа праведзена ў гэтым напрамку на многіх заводах імя Кірава, «Большэвік», друкарні «Палесдрук» (Гомель) і іншых. На гэтых прадпрыемствах адрамантаваны вытворчыя пампашныя, дзверы, разведзеныя. Ва ўзроста стан прыведзена апаляльня. Многа ўвагі тут аддалі рамонту індывідуальных кватэр рабочых. У друкарні «Палесдрук» на гэту мэту было адлучана 10 тысяч рублёў — грошы поўнацю скарыстаны. Аналагічныя мерапрыемствы праведзены на многіх фабрыках і заводах.

Нельга адмаўляцца, што ў падрыхтоўцы да зімы праведзена значная работа. Большэвікі-гаспадарнікі, мабільна-чы ініцыятыву камандзіраў вытворчых, станаўнікаў, ударнікаў і ўсіх рабочых, сур'ёзна рыхтуюцца да таго, каб у зімовых умовах забяспечыць нармальную работу ўсіх звоняў. Прыклад перадавікоў паказвае, што ў гэтай справе, як і ва ўсіх іншых, усё залежыць ад большэвіцкай ініцыятывы партыянай, прафесійнальных арганізацый, гаспадарнікаў.

Але ёсць і алтаротныя прыклады. Яны адносіцца да тых прадпрыемстваў і кіруючых гаспадарчых арганізацый, кіраўнікаў якіх больш схільны багатаць, чым сур'ёзна арганізоўваць справу. Падобныя гора-кіраўнікі правальваюць работу на сваіх участках, а потым спасыланні на «зімовыя ўмовы» прабуюць прыкрыць сваё бяздзяньнасць.

Трыгоў выклікае становішча з падрыхтоўкай да зімы на многіх чар-

пінных і цагельных заводах. На менскім заводзе № 5 да ўцяплення кар'ераў яшчэ не прыступілі. На разліе заводаў гэта работа праведзена толькі на 40-50 проц. Асабліва непапулярна, калі да гэтага часу на чарпінным заводзе № 1 яшчэ не адрамантаваны дзверы сунілак, дахі ў баракках і т. д.

Выключную бяздзяньнасць у падрыхтоўцы да зімы праявілі кіраўнікі фанернай прамысловасці (дырэктар трыста Кабылінскі). Амаль на ўсіх заводах праводзіліся ў гэтым годзе капітальныя рамонтныя, Гэту акалічнасць трэба было скарыстаць для сааэчаснай падрыхтоўкі прадпрыемстваў да работы ў зімовых умовах. Факты сведчаць аб адваротным.

Рамонтныя непапулярна заняты. Асабліва дрэнна абстаіць справа на віцебскім фанерным заводзе. У заводскіх пампашках яшчэ не адрамантаваны дзверы, вокны. Пабудова пампашка і ўстаноўка апаратуры для новай сушыльні выдзена на дзевяці марудных тампай.

Абурваючую бяздзяньнасць тут праяўляюць па паліпшэння культурна-бытовых умоў рабочых. Пабудова 8-кватэрнага дома дырэкцыі завода і аддзел капітальнага будаўніцтва сарвалі. Сарвана таксама пабудова новай лазні, а старую паспыхалі разбурыць. Буйнейшыя ўпущэнні ў падрыхтоўцы да зімы ёсць і на іншых заводах Беларэспублікі («Чырвоны Кастрычнік», «Звязда» і т. д.). Амаль усё заводы не забяспечаны сыравінай патрэбнага асартыменту. Нельга далей царпць, каб бяздзяньнасць работнікі, як напрыклад, начальнік капітальнага будаўніцтва віцебскага фанернага завода Рыбоўскі, зрывалі работу заводаў.

Аксіймай з'яўляецца, што для нармальнай работы, асабліва ў зімовых умовах, прадпрыемствы павінны мець неабходны запас апаля. На сёння на многіх прадпрыемствах гэты запас не створаны. Асабліва паржаючым з'яўляецца становішча на ўсіх машына-і станкабудавальнічых заводах Беларэспублікі. Вялікая доля віны за гэта ўладзецца на Наркмашинопрому Беларусі, які абсалютна нічога не зрабіў і не аказваў дапамогі прадпрыемствам у забавальненні апаля. Не забяспечана апаля таксама і энергаснабжэння.

Зіма надыходзіць. Благадумнасці і бяздзяньнасці не можа быць месца! На многіх прадпрыемствах мясцовай, лёгкай, харчовай прамысловасці і асабліва промкмашыннай ёсць яшчэ вельмі многа недаробленага ў падрыхтоўцы да зімы. Асабліва непапулярна, калі «на пасля» падаюцца работы па рамонту інтэрнатаў для рабочых, клубу, лектунку.

Кожны дзень, кожная галіна павінны быць насычаны кіруючымі работнікамі падрыхтоўцы прадпрыемстваў да работы ў зімовых умовах. Выключнае роля тут належыць прафесійнальным арганізацыям. Трэба прама сказаць, што прафесійнальныя арганізацыі, асабліва цэнтральныя праўленні савезу, яшчэ слаба ўзяліся за выкананне рашэння VII пленума ВЦПСР аб арганізаванні масавага грамадскага кантролю. Гэты кантроль трэба асабліва патраваць. Неабходна, каб заўчому фабрыкі і мясціны самі адчыталіся перад членамі профсаюзаў і арганізавалі справядлівы гаспадарніцкі адзел падрыхтоўцы да зімы.

Палітыка неаддзяліма ад гаспадаркі. Так вучыць нас партыя і вялікі праваль народаў таварыш Сталін Вялікія задачы, якія ставіць перад прамысловасцю на асенне-зімовы перыяд, патрабуюць, каб нашы партыяныя арганізацыі шыцельна падыйшлі да кіравання гаспадаркай, да выхавання кар'ераў гаспадарнікаў. На яшчэ больш высокую ступень павінна быць узята партыяна-масавая работа, работа па ўзбраенню камуністаў, усіх работнікаў прамысловасці, заводскай інтэлігенцыі марксізма-ленінізмам. Нашы камандзіры вытворчых павінны а гонарам вытрымаць экзамен на выдатную падрыхтоўку і выдатную работу ўсіх галін прамысловасці ў зімовых умовах.

У АПОШНЮЮ МІНУТУ

Адкрыццё «лагера працоўнай павіннасці» ў Чэхаславакіі

ПРАГА, 22 кастрычніка. (БЕЛТА). Сёння ў Празе адкрываецца першы «лагер працоўнай павіннасці». У ім будзе знаходзіцца некалькі сот бязработных, працуючых ваенна-медыцын-

План звароту калоніі Германіі

ЛОНДАН, 22 кастрычніка. (БЕЛТА). Па маючыхся вестках, так званы «ўнутраны кабінет» англійскага ўрада ў дзень момант разглядае пытанне аб звароце Германіі ў былых калоній. Згодна маючымся плану, Германія атрымае назад калоніі Того і Камеруну ў Афрыцы.

У выглядзе кампенсацыі за незварот Танганіка і Паўднёва-Заходняй

ФРАНКА-ГЕРМАНСКІЯ ПЕРАГАВОРЫ

ПАРЫЖ, 21 кастрычніка. (БЕЛТА). Рад французскіх газет зазначае сёння весткі аб тым, што ў час апошняй сустрэчы Гітлера з французскім паслом Франсуа Понсе абмяркоўвалася пытанне аб сумеснай «франка-германскай» дэкларацыі, якая носіць характар свайго роду «пакта аб ненападзе».

Газета «Юманітэ» піша, што адначасова з гутаркай Франсуа Понсе з Гітлерам германскі пасол у Парыжы Вільчэз раўіўся з галоўнай урада Даладэ, а на другі дзень — з французскім міністрам замежных спраў Бонэ. Згодна паведамленню з Лондана, прадметам гэтых нарад былі перагаворы аб «франка-германскай дэкларацыі», у якой Гітлер прыняў бы на сябе абавязальства не нападаць на Францыю. Гэта дэкларацыя павінна прадугледзець заключэнне серыі дагавораў: паветранага франка-германскага пакта, дагавора аб абмежаванні ўзбраенняў паміж Германіяй, Англіяй, Італіяй і Францыяй, а таксама згоду на выдату ўсіх антыфашысцкіх эмігрантаў і ўрэгуляванне спраў у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе на аснове прадстаўленняў Германіі свабоды дзеянняў ва Усходняй Еўропе.

Гэтыя дагаворы паслужылі б базай для дыскусій па каланіяльнаму пытанню, вырашэння якога ў найкарацейшы тэрмін патрабуе Гітлер. Чэмпэрлен лічыць, што Францыя павінна зрабіць першы крок, вярнуўшы Германіі яе ранейшыя калоніі ў Афрыцы (Камерун, Того).

На словах газеты, Гітлер і Герынг абмяжываюць «паважліва бяздзяньнасць Францыі» ў абмен за свабоду дзеянняў ва ўсходзе, г. зн. за прадстаўленне Германіі магчымымі весткі вайны супроць Савецкага Саюза.

«Гэта камбінацыя, — піша «Юманітэ», — закончылася б, відаць, стварэннем еўрапейскага антысавецкага блоку. Такія перагаворы фактычна толькі абмежавалі б магчымасць абароны Францыі, пазбавілі б Францыю яе суверэнітэта ў міжнародных справах, абумовілі б ліквідацыю франка-савецкага пакта аб ўзаемадапамозе і прывялі б да ўстаўлення фашысцкага рэжыма ў Францыі».

СТАНОВІШЧА ў Чэхаславакіі

Напад венгерскіх фашысцкіх банд на чэхаславацкую тэрыторыю

ПРАГА, 21 кастрычніка. (БЕЛТА). За апошнія дні дзейнасць узброеных венгерскіх банд, пераўражана на тэрыторыі Славачыі і Закарпацкай Украіны, значна ўзмацнілася. Гэтымі днямі банды ў 130 чалавек, складзеныя і ўзброеныя на венгерскай тэрыторыі, перайшлі граніцу, спыніўшы павод, забілі машыніста, аграбілі пасажыраў і разабраў чыгуначныя шляхі. Банды атрымаў заданне знішчыць вакал у горадзе Мукачэве і чыгуначны мост у Падгорныхах, але не паспела выказаць заданне, бо была разброена і зрыштвана частка чэхаславацкай арміі.

18 кастрычніка на тэрыторыю Закарпацкай Украіны перайшоў вышш 1000 чалавек узброеных кулямётамі, вінтаўкамі і снабжоных урывчатымі выхватамі. У рэзультат перастрэлі, якая завялася паміж чэхаславацкімі часткамі і нападзенымі, ёсць забітыя і раненыя. Амаль уся банды захаваліся і неўзабаве прадстае перад судом.

Па матэрыялах, якія ёсць у расійскай чэхаславацкага ўрада, на венгерскай тэрыторыі, у пагранічных і Чэхаславацкіх раёнах, арганізуюцца спецыяльныя атрады для набегу на чэхаславацкую тэрыторыю. Атрады атрымаюць адрэны і аброў і праходзяць рэгулярную ваенную падрыхтоўку.

ПЕРАГАВОРЫ Чэхаславацкіх міністраў з германскім урадам

Падрыхтоўка роспуску чэхаславацкай кампартыі

ПРАГА, 22 кастрычніка. (БЕЛТА). Пасля дэкрэта ўрада аб забароне дзейнасці кампартыі чэхаславацкай рэакцыя шукае магчымасці забавальнення камуністаў дэпутатах мапалатаў у парламенце і ў гарадскіх і сельскіх муніцыпалітэтах (самаліўніцтвах). Гэта было б магчыма, калі б кампартыя была рэспухіла. Але для роспуску патрабуецца рашэнне парламента. Указваецца, што тэрмін закону аб роспуску партыі, прынятага ў 1934 годзе ў сувязі з антыдэмакратычнай дзейнасцю нямецкай нацыянал-сацыялістычнай партыі (а яе пасля вырасла судэта-нямецкая партыя Гейнлейна), скончыўся. Паводле прапановы рэакцыяных партыяў і бліжэйшыя дні будзе склікан сталы парламенцкі камітэт, на якім, магчыма, ім удацца дабіцца палёўжэння тэрміну дзеяння гэтага закона і на аснове яго распусціць кампартыю і пазбавіць яе дэпутатаў мапалатаў.

Апачасова аграрна-фашысцкі друк патрабуе ліквідацыі ўсіх арганізацый, якія знаходзіцца пад уплывам кампартыі, у прыватнасці кааператыва «Ч.В.А.» і прыватнасці кааператыва «Ч.В.А.» — самае буйнае кааператывае аб'яднанне. Яно даўно вядзе перагаворы аб з'яўленні ў сацыял-дэмакратычным кааператывым аб'яднаннем «Роўнасць».

Арышты эмігрантаў-антыфашыстаў у Чэхаславакіі

ПРАГА, 22 кастрычніка. (БЕЛТА). У Чэра ў горадзе Брно і іншых пунктах былі зроблены арышты срод германскіх эмігрантаў У Брно арыштвана 28 чалавек Мяркуеца, што яны будуць выданы германскім уладам.

Газета «А-лет» паведамляе наступны факт варварскага абыходжання германскіх акупантаў з яўрэйскім насельніцтвам былых чэхаславацкіх раёнаў. Пасля заняцця германскімі войскамі пасёлкаў Пагарэліца, Грушах і іншых

АНТЫЛІТОўСКАЯ кампанія германскага друку

БЕРЛІН, 22 кастрычніка. (БЕЛТА). У Берліне халань чуткі, што паміж Германіяй і Польшчай ёсць дагаворанася аб палаве Літвы, прычым план падзелу заключаецца ў тым, што да Германіі адыйдзе Данцыгскі карыдор, узаема жогла Польшча атрымае частку літоўскай тэрыторыі. Відавочна ў адпаведнасці з гэтым планам за апошнія дні германскі друк пачаў рэзкую кампанію супроць Літвы. У Чэра «Берлінскі таблет» змясціла надзвычай рэзкі артыкул, акараваны супроць Літвы Фашысцкі друк у даным выпадку прымае той-жа самы выправаваны аргумент аб «спрыячальных немцах», які прымяняў ім перад захватам спачатку Аўстрыі, а потым Сувальскай вобласці. Газеты абвінавачваюць Літву ў тым, што яна як быццам-бы не захавала кляпцускага стаўтута і права наперазда Літву, каб яна не забавала ўрокаў, выпякаючых з нядаўніх падзей у Цэнтральнай Еўропе. Літве напамінаюць аб лёсе Аўстрыі і Чэхаславакіі.

ВА РУБЛЯЖОМ:

Франка-германскія перагаворы. Англійска-польская кампанія германскага друку. План звароту калоній Германіі. Становішча ў Чэхаславакіі. Напад венгерскіх фашысцкіх банд на чэхаславацкую тэрыторыю. Перагаворы чэхаславацкіх міністраў з германскім урадам. — Арышты эмігрантаў-антыфашыстаў. — Падрыхтоўка роспуску чэхаславацкай кампартыі. На франтах у Іспаніі. Працэс трыбунала-шпіёнскай банды ў Барселоне.

Франка-германскія перагаворы. Англійска-польская кампанія германскага друку. План звароту калоній Германіі. Становішча ў Чэхаславакіі. Напад венгерскіх фашысцкіх банд на чэхаславацкую тэрыторыю. Перагаворы чэхаславацкіх міністраў з германскім урадам. — Арышты эмігрантаў-антыфашыстаў. — Падрыхтоўка роспуску чэхаславацкай кампартыі. На франтах у Іспаніі. Працэс трыбунала-шпіёнскай банды ў Барселоне.



Выпаш братоў Навіцкіх, створаны згодна загада народнага камісара абароны К. Я. Варашылава. НА ЗЛЫМКУ (справа палена) депутат Вярхоўнага Савета СССР, лейтэнт-першорангавы Давід Яакубавіч Навіцкі і яго браты Валодзьмір Яакубавіч і Павел Яакубавіч Навіцкі (і-ся часта БАВА). Фото Д. Мавылава (СР).

Герайчыні экіпаж самалёта „Родина“ на шляху ў Маскву

МАГОЧА (Чыцінская вобласць), 21 кастрычніка. (БЕЛТА). Працоўныя станцыі Амазар Амурскай чыгуначнай лініі герайчыні экіпажу самалёта «Родина» пільную прыпальскую сустрэчу. Мтыгін ператварыўся ў чыгуначную гутарку.

Парторг Амазарскага вузла тав. Дамітравіч прасіў лётчы пералет напарку Л. М. Кагановіч, што чыгуначны вузла падрыхтаваўся да зімы на добра. Прадстаўнік пасляковага савета расказаў, як жыхары пасёлка Амазар хадзілі ў тайгу шукаць самалёт.

Машыністы прыводзяць павод на кожную станцыю, як правіла, на некалькіх мінут раней раскладу для таго, каб палёўжыць час раласнай сустрэчы працоўных з герайчыні-лётчыцамі.

МАГОЧА (Чыцінская вобласць), 21 кастрычніка. (БЕЛТА). Працоўныя станцыі Амазар Амурскай чыгуначнай лініі герайчыні экіпажу самалёта «Родина» пільную прыпальскую сустрэчу. Мтыгін ператварыўся ў чыгуначную гутарку.

Парторг Амазарскага вузла тав. Дамітравіч прасіў лётчы пералет напарку Л. М. Кагановіч, што чыгуначны вузла падрыхтаваўся да зімы на добра. Прадстаўнік пасляковага савета расказаў, як жыхары пасёлка Амазар хадзілі ў тайгу шукаць самалёт.

Машыністы прыводзяць павод на кожную станцыю, як правіла, на некалькіх мінут раней раскладу для таго, каб палёўжыць час раласнай сустрэчы працоўных з герайчыні-лётчыцамі.

ПРАКЦІЎ, 21 кастрычніка. (БЕЛТА).

На кожнай станцыі Усходне-Сібірскай чыгуначнай лініі дзейна рыхтуюцца да сустрэчы павода з алдынамі лётчыцамі тт. Грыздубава, Осіпенка і Раскоў. Станцыі ўпрыгожваюцца іх партрэтамі, лозунгамі. Шпугіны абходчыні, стралячкіні, машыністы, дыспетчары саборнічаюць на права несі вахту ў час праходу павода.

У кожным дэпо права весткі экспрэс атрымаваюць толькі лепшыя машыністы, паравозы якіх поўнацю падрыхтаваны да зімы. Першым на Усходне-Сібірскай дароце павідае павод з герайчыні старэйшы механік дэпо Улаў Уладзіміравіч Антон Захаравіч Спаськіх.

СТАНЦЫЯ ЧЫТА, 22 кастрычніка. (БЕЛТА)

Сёння на доўгіткі павод падпільнік Чыне. Не глядзячы на рэальны час, на станцыі сабраліся чыгуначнікі і чырвоноармейцы. Перш асветленне пражэктарамі, упрыгожаны яркімі падолішчамі. На мтыгуну выступіла тав. Грыздубава. Сабраўшыся прынялі прысвячэнне таварышу Сталіну.

СТАНЦЫЯ ШЫЛКА, 22 кастрычніка. (БЕЛТА)

Трыя сугкі знаходзіцца ў шляху транссібірскай экспрэс Хабабраўж — Масква, у якім едуць знатныя лётчыны-гераіні тт. Грыздубава, Осіпенка і Раскоў.

СТАНЦЫЯ ЧЫТА, 22 кастрычніка. (БЕЛТА)

Сёння на доўгіткі павод падпільнік Чыне. Не глядзячы на рэальны час, на станцыі сабраліся чыгуначнікі і чырвоноармейцы. Перш асветленне пражэктарамі, упрыгожаны яркімі падолішчамі. На мтыгуну выступіла тав. Грыздубава. Сабраўшыся прынялі прывячэнне таварышу Сталіну.

СОВЕЦКІЯ МАРАКІ ВЫРАТАВАЛІ ЭКІПАЖ НАРВЕЖСКАГА СУДНА

ЛЕНІНГРАД, 21 кастрычніка. (БЕЛТА). Пароход «Турксіб» вяртаўся з Амерыкі ў Ленінград 20 кастрычніка ноччу ў 280 міль ад Ленінграда каманда яго заўважыла судно, якое напярэда крушэнню. Гэта быў нарвежскі пароход «Бімс». На моры лютаваў 8-бальны шторм.

Савецкія маракі кінуліся на дапамогу экіпажу «Бімс». У выключна цяжкіх умовах усе 18 нарвежскіх маракоў былі перавезены на борт «Турксіба».

Выратаваным нарвежскім маракам былі створаны добрыя ўмовы, аказаны прыяцельскія клопаты для ўсёго экіпажа. Нарвежцы вярнуліся і бадзёрыя. Сёння ў 9 гадзін «Турксіб» зайшоў у Талін і высаліў нарвежскіх маракоў на бераг. Яны горада дзякавалі савецкім маракам за выратаванне і клопатыны дотыла.

«Турксіб» прыбывае ў Ленінград рэіной 22 кастрычніка.

НОВЫ РЕКОРД ПЛАНЕРЫСТА І Л. КАРТАШОВА

Прэзідыум авіяцыйна-спартыўнай камісіі Цэнтральнага аэраклуба СССР імя Косарова разглядае матэрыялы аб рэкордным палёце майстра савецкага планерызма тав. І. Л. Карташова а пасажырам з зробленым на загады намечанаму маршруту Днепрпетроўск — Таганрог.

Тав. Карташоў на планеры «Стаханавец» падняўся з Днепрпетроўскага аэрадрома 30 верасня ў 12 гадзін 21 мінуту і роўна праз 4 гадзіны апусціўся ў Таганрог, пакрыўшы на пра-

маю лінію 322 кіламетры 110 метраў. Прэзідыум авіяцыйна-спартыўнай камісіі Цэнтральнага аэраклуба прызнаў палёт Карташова ўсеазаоным рэкордам дальняцкай палёту ў загады намечаным пункце па другой катэгорыі (клас «Д»).

Матэрыялы аб гэтым палёце накіроўваюцца ў Прэзідыум Міжнароднага авіяцыйнага федэрацыі (ФАІ) для аасведчання яго ў якасці міжнароднага рэкорда.

(БЕЛТА)

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

БОЛЬШ УВАГІ АНТЫРЭЛІГІЙНАЙ ПРАПАГАНДЗЕ

ВЫБАРЫ КІРУЮЧЫХ КОМСАМОЛЬСКИХ ОРГАНАУ

Комсамольцы-студэнты

Перамога савецкага ў СССР, ліквідацыя эксплуатацыйнага ладу і ўсіх эксплуатацыйных класаў нанеслі ўрады ў нашай краіне сакрушальны ўдар. Дзесяці мільяны працоўных парвалі з рэлігіяй. Яны зразумелі, што сапраўды на існуючому бога і чаканні яго літасці — значны аказваць вялікую паслугу капіталістычнаму акружэнню і атакма эксплуатацыйнага класаў, не спыняючы сваю шалёную барацьбу супраць сацыялізму, супраць савецкага народа. Народ узяў свой лёс ва ўласныя рукі і пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі сам будзе сваё жыццё вяртаць.

Трапісцкія-бухарынскія і нацыяналістычныя агенты-бандыты шырока карысталіся паслугамі папуючых і сваёй кантрабандыскай рабоце. Няма папуючых, школьнікаў і шпіянаў, арудаваўшых пад прыкрыццём рэлігійных арганізацый, выкрытыя арганізацыі НКВД пры савецкім сацыялізме пераходзілі ў рукі рэлігійных таварышчаў аказаліся звязанымі з замежнымі фашысцкімі арганізацыямі і з асабістымі разведкамі.

Страцішы ўсюкую надзею ў падтрыманні працоўнага мас, каркоўнікі і сектанты псуваюцца на ўсюкі ачужыныя справы. Асабліва яны актыўнаваліся ў часе выбараў у Вярхоўны Совет СССР і ў Вярхоўны Совет БССР. Яны ўсімі сіламі сталіся выкарыстаць рэлігійны забавы адтэжыць славу насельніцтва, каб пераключыць асцяпальна галасаванню савецкага народа за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Рэлігійны ў асобных месцах адрацкі атывалі супраць кандыдатаў, наладзілі дыверсійныя акты, рабілі напады і забойствы актывістаў, якія працавалі на выбарах, каб заложыць нам дабіцца сваёй мэты. Дзякуючы правільна арганізаванаму большавіцкаму апарату ўдалося выкрыць нямаля наркоўных марабесаў.

у антырэлігійнай рабоце, умацаваўшы арганізацыю СВБ зольнымі партыйнымі і непартыйнымі большавіцкімі.

Таварыш Сталін вучыць нас, як треба весці барацьбу з рэлігіяй. Ён падкрэслівае, што барацьба супраць рэлігіі — гэта цярплівая, настойлівая, растлумачальная работа. У нас забываюць, што антырэлігійная прапаганда з'яўляецца тым сродак, які павінен дасягнуць да канца справы ліквідацыі рэакцыйнага духавенства.

Не павіна быць ніволага клуба, чырвоная кулка. Дома сацыялісты, хаты-чыталні, якія-б не праводзілі антырэлігійнай работы. Треба выкарыстаць для гэтых мэт савецкую інтэлігенцыю.

Барацьба супраць рэлігіі павіна набыць зараз канкрэтны, адрэтыўны характар. Мы павіны крок за крокам вызваліць адсталыя слаі насельніцтва з-пад уплыва рэакцыйнай папуючын. Для гэтага перш за ўсё патрэбна ведаць веруючых, ведаць, хто яны такі, каковыя моцы іх рэлігійныя ўяўленні.

Перамога рэлігійных пераможцаў у савецкай людзей шляхам усмертнага растлумачэння і паказу веруючым класавыя ролі рэлігіі, яе антыаўтоаага характару — выстаўляць зараз як важнейшая палітычная задача. У барацьбе супраць рэлігіі патрэбна выкарыстаць самы шырокі і разнастайны матэрыял з розных галін навукі, з практыкі класавай барацьбы.

Клуб перапоўнен. 200 комсамольцаў і комсомолкаў Менскага політэхнікума сабраліся на свой справядліва-выбарчы сход. Рэгістратары запісваюць прыбыўшых, правяраюць комсамольскія білеты. У зале-ажыўленне, адна песня змяняе другую. Дзесяці званічкі залюных галасоў зліваюцца ў адзін магутны і непераможны голас савецкай моладзі.

Поеды спікае. Па-звычайнаму, агола інструкцыі ЦК ВЛКСМ, пачынаецца сход. Сяратар комсамольскага камітэта тэхнікума тав. Шахрай робіць спавядальны даклад аб рабоце. На калякротных прыкладах і фактах ён раз'ясняе аб дзейнасці камітэта ЛКСМБ аб рабоце ўсёго комсамольскага калектыва.

З даклада яна ведаць, што комсамольцы павіны ведаць на ўсіх участках работы і ва ўчобе. Яны асабліва правялі сабе ў часе выбарчых кампаній па выбарах у Вярхоўны Совет СССР і БССР. Працоўныя актывітары на выбарчых участках, яны вельмі крывое большавіцкае слова ў масе, з бавым юнацкім запалам агітавалі за непераможны сталінскі блок камуністаў і беспартыйных. Асобныя комсамольцы, як-т.т. Макараў, Марголін і інш., былі прамараваны за добрую работу на участках.

Сярод комсамольцаў ёсць нямаля выдаткі вучобы, уперта працуючых над вялікім вучэннем Маркса-Энгельса — Леніна — Сталіна.

Справядлівы даклад аб рабоце комсамольскага камітэта выклікаў агульную атрактыўнасць 22 комсамольцаў. Многія выступілі былі прысвечаны палітычнай прапагандзе сярод студэнтаў, акадэмічнай паспяховасці, дысцыпліне комсамольцаў.

статкова аддаваў увагу разгортванню аборонай і фізкультурнай работы.

— У тэхнікуме, — гаварыў тав. Гарбацэвіч, — яшчэ слаба разгорнута масавая абаронная работа. Фізкультурны гурток працуе з перабоймі, а параграфічны і планерны аўсім не працуюць.

— Палітвучоба комсамольцаў, — гаворыць тав. Зінковіч, — у нашай арганізацыі яшчэ не на высочайшым узроўні. Заняты ў гуртках праходзілі не цікава, матэрыял падноўіўся павярхоўна. Добра падрыхтаваных і слабых комсамольцаў прымаўлі займанні ў адным гуртку. Не было сур'ёзнай, удумлівай індывідуальнай работы над кнігай.

Комсамолец тав. Супчэвіч крытыкаваў камітэт за тое, што ён не шырока пытаннем быту студэнтаў.

— Сярод нашага калектыва ёсць асобныя комсамольцы, якія не ўмеюць берачы свой бюджэт. Праходзіць некалькі дзён пасля атрымання стывендыі, а яны ўжо ідуць за дапамогай да дырэктара. Комсамольскі камітэт працуе падобны факты міма увагі. Члены камітэта рэдка бывалі ў інтэрнатах.

Комсамолка тав. Барысава ў сваім выступленні ўказава, што камітэт абыходзіць выдаткі неаэтычных, а часам індывідуальных асобін некааторых студэнтаў-комсамольцаў да дзяўчат.

Асабліва увага ўсіх выступаючых была звернута на тое, каб новы камітэт павёў сур'ёзную барацьбу за ступорантыўна паспяховасць студэнтаў, за глыбокае авалоданне комсамольцамі вышэйшай навукай і тэхнікай, за авалоданне рэвалюцыйнай тэорыяй марксізма-ленінізма.

Сход прыняў работу камітэта адалаваць.

У састаў новага камітэта комсомолатаіны галасаваннем выбраны лепшыя актывісты-студэнты, сярод якіх выдаткі вучобы.

Героі Хасана

Палітрук Палуянаў

З рання гаты памятна дзень быў яркі, сонечны. К вечару навор'е змянілася. З усходу насуналіся хмары. У небе замільгелі маланкі, глуха загрукнеў гром. Блеску мала, грукату грому ўторыла артылерыйская кананада, частая траскатка кулямётаў. На зямлі разгараўся бой. Героі-дальбаўсходнікі грозна і імкліва змяталі з зямлі савецкай самурайскую вачынь.

Дакладна ў пель пасылалі снаранды меткі артылерысты снаўнай Прыморскай арміі. І ад кожнага стрэлу савецкай гарматы раздалі рады самураў, раз назаўбды сіхалі і гарматы, замірала мітусня да кулямётных гнёб.

— Нашы снаранды, што вопытныя кірургі, адрываю выразаюць баячкі, — жартавалі артылерысты.

— Пад прыкрыццём артылерыйскага і кулямётнага агню на выхаднае становішча падцягваліся стралковыя старавадзельні. Ад укрывішча да ўкрывішча, кілімак пераз грэбні сопака перакатваліся адзляленні, узводзі да перадавых пазіцый.

Японцы ўзмацнілі артылерыйскі і кулямётны агонь. Але нішто не можа сымбіць пераможны марш пяхоты Чырвонай Арміі.

Палітрук-комсамолец т. Палуянаў, камандзір т. Салозкі і інш. ў першых рыхах кіруючы боем падраўзвалення, яны асабістым прыкладам натхнілі байцоў на героічны поўвігі. Японцы стралялі з вінтовак і кулямётаў. На чырвонаармейцаў лілелі дзесяткі гранат, але яны не прыносілі вялікай бяды.

Дранна кідаюць гранаты японцы. Частка сонкі была занята нашымі байцамі. Японцы адыходзілі назад. У гэты момант метраў за 20 ад роты палітрук Палуянаў заўважыў у траве ўмеца замаскаванна станава кулямёт японцаў. Кулямётчыкі чакалі моманту пачаць стрэльбу па першых рыхах байцоў. Палітрук кінуў гранату. Моцным уярнам кулямёт ворага падняўся ўверх. Калі разамшоў дым узрыва, стала відаць, што японцы труселіва ўпалі, кідачы зброю.

Метраў за 15 другі кулямёт японцаў адкрыў агонь. Палуянаў зноў кінуў гранату, за ім кінулі гранаты яшчэ некалькі байцоў. Не больш дзесяткі кулямётчыкі выпусцілі японскі кулямёт і замалілі назаўбды. Дзевяць чалавек кулямётнай каманды і кулямёт былі рабіты.

Нямногі самураям удалося ўпачы на сваю зямлю. Меткі агонь байцоў усюды касіў іх.

Рота прадаўжала пераможную атаку. Пасля другой атакі быў невядлі перапынак. Адбыўся кароткі мітынг. Выступіў раны палітрук Палуянаў. Голас яго паранешаму быў шчырым і рашучым.

— Калі аднаго — хутчэй знішчыць ворага, які пасягнуў на нашу свабодную зямлю. Перад апошняй атакай выступілі шасць байцоў. Комсамолец Зуев сказаў:

— Калі прыдзеца — памром, кроплю за кропляй аддалім кроў за радзінку, але знішчым самураў. Ніколі не таптань самураям нашу савецкую зямлю!

Праз 40 мінут пасля мітынга рота гайшла ў атаку. Палуянаў зноў ішоў у першых рыхах. Ён метка закідаў гранатамі японскіх самураў. Кожная яго граната несла смерць у рады ворага.

Японскія артылерыя зноў адрадыла люты агонь, але нішто не магло атрамаць рух роты, якая моцным пагозам неслася на ворага. У разгар бою прапалелі Палуянава было нанесена адрыва дзве раны.

Але і пасля гэтага ён не сымшоў а поля бою, а, срываючы ад байцоў свае раны, прадаўжаў граміць ворага. Байцы заўважылі адрываўшую гім-нашэрку.

— Таварыш палітрук, вы ранены, клядзецца, — кланаліва сказаў палубетны да яго баян Ільчоў.

— Нічога дробазі! Наперад, таварышы, наперад!

І толькі выбыўшыся з сіл ад страты крыві, Палуянаў адрываў у бок і пры дапамозе санітарнага інструктара перавязваў свае раны. Ісці ён ужо не мог. Хутка сонка Заазэрная была ўзята. На яе вяршыне палыхаў чырвоны Савецкі сцяг.

Палуянаў адзін з ліку многіх верных сымшоў вайнай радзінкі. Ён — скармны комсамолец, верны партыі рэлігійна выдатны вучоба. За чатыры дні да першага адпору бою яго, наместніка палітрука, назначалі палітрукам. Малады палітработнік бліскача справіўся з ускладненай на яго залачай.

Напорыстая, кланатлівая работа палітрука Палуянава дарожна не прапала. У баі яго рота ішла палітам комсамольскаму. Усе яе байцы перад баямі сталі комсамольцамі.

Тав. Палуянаў зараз выздараўлівае. Нядаўна ён выступіў на вечары рэспублікаў Кастрычніка — маладых сталаніцаў Далёка-Усходняга края — Хабарўска. Яго расказ аб героізме і мужнасці байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Прыморскай арміі выклікаў гарачы ўдэм савецкага патрыятызма.

Мы ганарымся слаўнымі байцамі і камандзірамі і ва ўсім будзем браць з іх прыклад. Вораг, які намяе парушыць нашы свяшчэнныя рубжы, будзе бязлітасна знішчаны. Такога запавяненне далі героі-комсамольцы ўзольнікі мітынга.

У бачучым квартале ў БССР ствароцца яшчэ 12 МТС — 5 у раёнах Віцебскай вобласці, 5 — у Менскай і 2 у Палескай вобласці. Для станыш ужо выдзелена 80 гусенічных трактароў і 34 грузавыя аўтамашыны.

На другі дзень рота Палуянава аташавала сонку Заазэрная. Добра ўмацаваліся на ёй японцы. Яны паспелі ўстанавіць дровяныя загарады. Ішоў смяротны бой. Вораг некалькі раз пераходзіў у контратаку. Але п'яныя, істарычныя дыманты «банзай» не дапамагі. Меткі ружжыны і кулямётны агонь, моцныя сілянкі гранат усцілалі зямлю трупамі самураў.

Асколкам снаранды быў ранен у правае плячо палітрук Палуянаў. Не адыкоўчы ад роты, ён на-хаду зрабіў перавязку, адначасова папоўніў запас боепрыпасаў.

Чырвонасцяжны Далёкаўсходні фронт.

М. БАСЬКО

Выступаўшы т. Мілюгун, Галавач, Гарбарэвіч, Барысава, Кульбінін крытыкавалі камітэт за тое, што ён зусім мала прымаўлі культурна-бытавымі ўмовамі студэнтаў, слаба прапавяў і новапрынятымі ў рады ВЛКСМ, не-

А. САЛАУЕУ.



3 17 вострыічка пры менскім Доме партыі адкрылася выстаўка, прысвечаная XXI гадавіне Валдайскай Кастрычніцкай савецкай рэвалюцыі і XX-гадоваму ВЛКСМ. На агульным дырэктар Дома партыі тав. Барбараш тлумачыць прапагандыстам і актывістам ролі партыі ў Сталіна ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення Кастрычніцкай савецкай рэвалюцыі. Фото Я. Салавейчыка.

Траба практыкаваць мастацкія вечары ў клубах або хатах-чыталні, дэманстрацыю антырэлігійных кінофільмаў, арганізацыю экскурсій у музеі, арганізацыю вечароў пытанняў і адказаў.

У антырэлігійнай прапагандзе треба шырока выкарыстоўваць радыё, а талсама фабрычна-заводскі і раённы друк, наспенную газету. У газеце треба змяшчаць невялікія заметкі, якія-б асвятлялі антырэлігійную работу, давалі адказы на тыя ці іншыя пытанні, якія ставяць веруючыя.

Перамога савецкага ў нашай краіне, удзел шырокіх мас у будаўніцтве сацыялізму, у маржавым кіраванні, вялікі палітычны і культурны рост будаўніцкай камунізма — усё гэта стварае неабходныя ўмовы, якія паскарваюць перамаганне рэлігійных перажыткаў у савецкай адсталых людзей.

Залача ўсіх партыйных арганізацый — падаяць антырэлігійную прапаганду на неабходную палітычную вышыню, уцягваюць у гэту работу ўсіх партыйных і непартыйных большавікоў.

Ворагі народа, якія прабыліся да кіраўніцтва партыйных, савецкіх, гаспадарчых арганізацый, усімі сіламі сталіся зварнуць антырэлігійную прапаганду; яны бачылі ў твары рэакцыйнага духавенства і секантаў гатовую кантрабандыскаю арганізацыю, якая змагаецца, як і яны, за рэстаўрацыю капіталізма ў нашай краіне. Вынікі пошда дзейнасці ворагаў яшчэ далёка не ліквідаваны.

Факты, паступаючы з месца, гавораць аб тым, што антырэлігійная работа ва ўсіх раёнах рэспублікі стаіць на нізкім палітычным узроўні, а ў асобных месцах зусім не праводзіцца.

У радзе раёнаў (як у Круглянскім) антырэлігійную работу лічаць самай апошняй і ён нішто не займаюцца. У раёне да кастрычніка месца не быў арганізаван раённы совет СВБ. Ні партыйныя, ні савецкія арганізацыі антырэлігійнай работай не цікавцяца.

У Свяцілавіцкім раёне развалена антырэлігійная прапаганда. З членамі СВБ не вядзецца ніякай выхавальнай работы. Створаны ў 1937 годзе раённы арганітэт СВБ не кіраваў парвочнымі арганізацыямі СВБ.

Усё гэта гаворыць аб тым, што вынікі школьніцтва ў галіне антырэлігійнай работы ліквідуецца вельмі дрэнна. Нольга назваць ні аднаго раёна, дзе-б як след была наладжана антырэлігійная прапаганда.

А. КАНАВАЛЕНА, Інструктар аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б.

Траба навесяці бязлітасную барацьбу з неадзінак антырэлігійнай прапаганды, адкуль-б яны і праўдзілася. Траба да канца ліквідаваць школьніцтва

Яшчэ раз аб вырабе прадметаў шырокага спажывання

У сваім дакладзе на XVII с'ездзе партыі таварыш Сталін адначасу неабходнасць «развіваць мясцовую сацыяльную прамысловасць, даць ёй магчымасць правяць ініцыятыўу ў справе вырабу тавараў шырокага спажывання і аказваць ёй магчымую дапамогу сыравінай і сродак».

На аснове разгортвання станаваўскага руху павялічваюцца прадукцыяныя працы, сістэматычна ўзрастаюць заробатныя плаця працоўных горада і палоды жаласнай вёскі, палываецца культурнась і растуць патрабаванні насельніцтва на разнастайны тавары.

Але ўсё-ж мы не можам ігнараваць тое, што мясцовая прамысловасць БССР сфармавалася з ускладненымі на яе задачамі задавальнення масавага попыту на прадметы шырокага спажывання.

Не гаворачы ўжо аб працэнтах ініцыятыў у справе аваснення новых відаў неабходных насельніцтву вырабаў, прадпрыемства Наркмясінпрама не здавальняюцца павулю забяспечваючы выкананне задарожанага плава вырабу прадметаў шырокага спажывання.

Па даных за 8 месяцаў, выпуск тавараў шырокага спажывання склаў на металапрадоўваючай прамысловасці 64,1 проц галавога задання, па галавантраві — 59,8 проц, па шпалерах — 62,7 проц, па музычных інструментах — 55,3 проц, па школьна-канцылярскіх прыладах — 48,3 проц.

Яшчэ горш выконваецца план у асартыментным разрэзе. Так, па пасудзе аднакаванай пры галавым заданні ў 500 тон за 8 месяцаў выпушчана толькі 330 тон, па будаўчых безадпачасных фактычны выпуск за 8 месяцаў склаў усяго 4,4 мільяна штук, пры галавым заданні 20 мільяна штук, па іглах патрафонных выкананне галавога плана складала 33 проц, па блоках дэлазона

справіўся. Зразумела, што ў даным выпадку срываюцца пазардлівыя адносны адміністрацыі да пытання пашырэння вытворчасці прадметаў шырокага спажывання.

Многія дырэктары прадпрыемстваў вельмі часта срываюць сваю бяздзейнасць скаргамі на недастатковае снабжэнне.

Замест адпужвання «абшчэўных прычынаў» невыканання плана гаспадарчых абавязанні адпужваць усе магчымасці для пераважання гэтых планаў і для максімальнага пашырэння асартыменту выпускаемых вырабаў.

Пытанні максімальнага павелічання вытворчасці прадметаў шырокага спажывання іх асартыменту і паліпшэння якасці, у гэтым годзе падзяргаліся спецыяльнаму абмераванню ва ўрадавых і партыйных органах.

Для выканання прынятых рашэнняў Наркмясінпрамам наметан і ажыццяўляюцца ўжо рал мерапрыемстваў па выпуску новых вырабаў і пашырэнню вытворчай базы.

У сучасны момант на заводах рэспубліканскай прамысловасці ўжо разгорнута работа па авасненню для масавага выпуску раду новых вырабаў.

Завод «Хуваліч рэвалюцыі» (Помель) асвой выраб прымысных гарлака з чыгуны. Калетвы завод энергічна ўключыўся ў работу па пашырэнню асартыменту вырабу прадметаў шырокага спажывання і ўжо ласягнуў першых стаўючых рэзультатаў.

На артанікоў заводзе «Чырвоны барэ» арганізаван выпуск гаоава.

Барысўскі завод «Чырвоны металіст» выпусціў першыя ўзоры металічных агнетшчынікаў, якія, безумоўна, вельмі неабходны ў хатнім быту.

Завод імя Кірава (Віцебск) выступае да выпуску ўпюгоў.

На заводзе ланцугоў Галля ў Менску выраблены першыя аэмпляры калерывага наза і веласіпеднага замка.

Па тробадзінаваму заводу ў IV квартале прадугледжана выпуск тавараў шырокага спажывання з адыкоўкай дэстапрактычна цаха на 45 тыс. рублёў.

І. І. ГАЛУЗА, НАМ. НАРКМА Мясцовай прамысловасці БССР

Усё пералічанае павіна значна павялічыць вытворчасць тавараў на якія праўдзіле попыт насельніцтва горада і вёскі.

Але зусім відавочна, што мы не можам і не павіны спыняцца на гэтым.

Нашы прадпрыемствы маюць усе магчымасці для таго, каб значна павялічыць гатна мерапрыемства значна павялічыць выпуск прадметаў масавага ўжытку.

Совет Народных Камісарыяў БССР для станаваўвання вытворчасці тавараў шырокага спажывання паставіў паліцану ў распарэджэні абліянакомы, райвыканкомаў і горасветаў прадукцыю шырокага спажывання, якая выпускаецца прадпрыемствамі мясцовага паліпрактычнага звыш устанавленых для іх кварталных планаў.

Апрача таго, СНК дазволіў адлічыць у фонд дырэктара ўсё звышпланавы прыбытак, які ўтвараецца ад перавыканання прадпрыемствамі мясцовага прамысловасці (рэспубліканскага, абласнога і раённага паліпрактычнага) устанавленых для іх плаваў вытворчасці тавараў шырокага спажывання.

Такім чынам, у першую чаргу, ад саёмі прадпрыемстваў, ад абліянапромаў адыкоўчы задавальненне мясцовых патраб.

Неабходна разгарнуць на заводах работу па абору рацыяналізатарскіх прапановаў станаваўнаў, усю калектыва прадпрыемстваў, па скарыстанню адыкоўкай для вытворчасці шырокага спажывання, па пашырэнню асартыменту.

Траба ўсмерна развіваць ініцыятыўу нязвога схавага персанала, ініцыятыўу асобных рабочых у справе адпачынацы сыравіны і арганізацыі вытворчасці прадметаў шырокага спажывання. Калі ўсе гаспадарнікі, усе інжынерна-тэхнічныя работнікі прадпрыемстваў, усе тавары і абліянапрома па-большавіцкі возмюцца за пашырэнне вытворчасці тавараў масавага попыту, то партыя горада і жаласнай вёскі нашай рэспублікі будзе несумняйна значна задаволенна.

12 НОВЫХ МТС У БССР

У БССР у бачучым годзе ўступілі ў строй 75 новых машына-трактарных станцыяў. На жаласных палях працавалі атрыманія гэтымі станцыямі сатні новых трактароў, камбайнаў і іншых складаных сельскагаспадарчых машынаў.

У бачучым квартале ў БССР ствароцца яшчэ 12 МТС — 5 у раёнах Віцебскай вобласці, 5 — у Менскай і 2 у Палескай вобласці. Для станыш ужо выдзелена 80 гусенічных трактароў і 34 грузавыя аўтамашыны.

Барысўскі прэапрадоўчы завод імя Молатава павінен выпусціць у IV квартале наступныя новыя прадметы шырокага спажывання: дошак кухонных — 6,5 тыс. штук, скалак для поста — 16 тыс. штук, палічак для руднічкі — 9,5 тыс. штук, вешалак для руднічкі — 8 тыс. штук, эгажэрак для розных прыгожанняў — 7 тыс. штук, рубельчы і каталак — 2 тыс. штук. Нольга не адначыць тут, што выпуск гэтых речуў атрымліваецца з-за непадарытлівасці гандлюючых арганізацый, не заключыўшых пакуль дагавораў з заводам.

Маючы на ўвазе неабходнасць пашырэння вытворчучу базу для выпуску прадметаў шырокага спажывання ў адпаведнасці з рашэннем СНК БССР, Наркмясінпрамам прадпалажана наступныя мерапрыемствы:

1. Установа на заводзе «Чырвоны барэ» ў кастрычніку прэса для штампавкі скабяных вырабаў. Праквананне цаха скабяных вырабаў пры гэтым-жа заводзе.

2. Павелічэнне магучасці завода «Чырвоны металіст» у Барысаве па выпуску анінковаан газуды да 1400 тон у год.

3. Сканчэнне ў IV квартале будаўніцтва памяшкання на заводзе ланцугоў Галля для павелічэння ў 1939 годзе выпуску англійскіх замкоў да 30 тыс. штук за год.

4. Сканчэнне рэканструкцыі голлавага завода з тым, каб забяспечыць у будучым годзе павелічэнне выпуску патрафонных іголак супраць плана 1938 г. на 250 мільянаў штук і рудных — да 100 мільянаў штук.

5. Арганізацыя ў 1939 г. вырабу прадметаў шырокага спажывання з пірафіліта (ролікі, ітнселічныя рэзеткі, настольныя лампы, пеленчыкі і інш.).

6. Праектуецца будаўніцтва цаха эмадзіраванай пасуды пры тробадзінаваму заводзе ў Магілёве, прадугледжаны пры гэтым выпуск у цаху ваннаў, умывальнікаў і інш.

7. Частковы пухок у эксплуатацыю ў другой палавіне 1938 г. фурытурнага завода.

ПРЫЧЫНЫ АДСТАВАННЯ

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязда»). Своечасовае выкананне дзяржаўных паставак — першая завада кожнага калгаса. Калгасі і працоўнага аднаасобніка Відавася сярэд усіх відаў загатоўвак займаюць бульбапастаўкі. Выкананне гэтага важнейшага дзяржаўнага задання па Гомельскай вобласці праходзіць адна незвычайна. Недадупчальна мурдна праходзіць адгрузка бульбы прамысловым цэнтрам — Маскве і Ленінграду.

Гомельская вобласць павінна адгрузіць прамысловым цэнтрам 63.200 тон бульбы. На 21 кастрычніка адгружана 19.240 тон. Бульбапастаўкі раён адгружаў толькі 30 проц. плана, Жлобінскі — 28 проц., Рагачоўскі — 30 проц.

Адна з прычын адставання вобласці ў выкананні бульбапаставак заключаецца ў адсутнасці інертыўнага кіраўніцтва з боку зямельных органаў і асобных кіраўнікоў калгасаў. Выкананнем плана паліваў работ Больш адной траці бульбы ляжыць на полі нявыкапанай, і ёсць тэндэнцыя ў асобных калгасаў — раей убралі бульбу са сваіх гародаў, а пасля закончыць кожную калгаснай.

У калгасах Мормальскага сельсавета Жлобінскага раёна ляжыць нявыкапанай многа бульбы. Уборка праводзіцца з вялікімі стратамі. Плошча з-пад бульбы не пераворачаецца, у выніку чаго калгасы перыяць вялікія страты. Большасць калгасаў, калгасніцкіх і аднаасобніцкіх гэтага сельсавета толькі прыступіла да здымання бульбы.

Калгас «Чырвоная ніва», Салонскага сельсавета, з 65 гектараў бульбы ўбраў толькі 23 Старшыня калгаса Шабека не арганізаваў работы ў брыгадах.

Гарадзецкі, Дзяржынскі, Станькаўскі і іншыя сельсаветы Рагачоўскага раёна выкасалі план бульбапаставак усюго толькі ад 20 да 25 проц. Калгас «Бараньбіт», Маластрэкоўскага сельсавета,

змест 648 цэнтнераў па плане, зладу усюго 81 Калгас «Вольнік», Давоўскага сельсавета, павінен зладу па плане 540 цэнтнераў, а зладу усюго 54.

Старшыня калгаса «Сталінец», Гомельскага раёна, Цепу не аказвае дапамогі калгаснікам у здымку абавязковых паставак. Калгас Міхальцоўскага сельсавета, Гомельскага раёна, «І жыўня» і «Сталінец» зладуць на пункты надобракасную бульбу.

Адным з адстаючых раёнаў вобласці з'яўляецца Узаравіцкі. Ён выканаў план бульбапаставак усюго на 15 проц.

Незвычайна праходзіць адгрузка здымай калгаснай бульбы. На станцыях Булакашалеўская, Уза, Якімаўка, прыстані Ветка, Царкоўя і інш. скончылася здымка звыш 6 тысяч тон бульбы гатовай да адгрузки, але з-за адсутнасці вагонаў і барж бульба ляжыць пад адкрытым небам і псуецца. Упраўленне Беларускай чыгункі і Дзяснінскага прадходства не забяспечваюць своечасовай палачы вагонаў і барж для адгрузки бульбы Маскве і Ленінграду.

Ёсць раёны і калгасы, якія пазавяюць узоры большавіцкай барацьбы ў справе выканання дзяржаўных паставак. Калгас «Чырвоны хутар», Добрушскага раёна (старшыня Пятрашэна), скончыў уборку бульбы на плошчы ў 34 гектары і зладу 715 цэнтнераў высокакачэснай бульбы. Калгас таксама разлічыўся па натуралізацыі МТС. Набліжаюцца да выканання абавязковых паставак бульбы Свяцкіцкі і Журавіцкі раёны. Аднак вопыт перадавікоў не стаў дастаянам усіх калгасаў вобласці.

Гомельскі абком і органаміт Вярхоўнага Савета БССР па Гомельскай вобласці абавязаны мабілізаваць усіх калгасніцкіх і працоўных аднаасобніцкаў на хутчэйшае выкананне абавязковых паставак перад дзяржавай.

Н. ГІРШЫН.



Добры ўраджай і гэта ў калгасе «Чырвоны Яромкавічы», Яромкавіцкага сельсавета, Аршанскага раёна. Ён своечасова выцерабіў, разлізаў на сямліцах і ўбраў. Работнікі кіравалі арганізацыяй, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Шхаванскі П. К. НА ЗДЫМКУ: тав. Шхаванскі і іншыя са спецыяльнай калгаснай тав. Фрэнковай. Фото Людзілава (СФ).

ПЕРАДКАСТРЫЧНІЦКАЕ СПАБОРНІЦТВА ТРАКТАРЫСТА

СТАРЫЯ ДАРОГІ. Паміж трактарыстамі брыгадамі і асобнымі трактарыстамі Стараларожскай МТС шырока разгартаўся сацыялістычны спаробніцтва на дастойную сустрэчу 21-га гадавіня Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Трактарная брыгада К. Жукоўскага, спабарнічаючы з брыгадай В. Турава, овеанні план ворыва выканала на 124 проц. і намалатвала звыш плана 385 тон збожжа. Лепшы трактарыст брыгады Міхась Кур'яновіч, пры сезоннай здымцы ў 400 гектараў узараў 605 гектараў, эканоміўшы 288 кілограмаў гаручага.

Брыгада В. Турава на двух трактарах «ХТЗ» узарапа 1094 гектары, замест нормы ў 800 гектараў і эканоміла 514 кілограмаў гаручага. Трактарыст Адам Сяроў, спабарнічаючы з Фёмам Каленікам, пры сезоннай норме ў 400 гектараў узараў 622. Каленік сезоннае заданне выканаў на 122 проц.

Добрых вынікаў дасягнулі трактарысты Стаса Арамовіч і Яўхіма Чажа. Яны на трактары «ХТЗ» сезоннае заданне выканалі больш чым на 140 проц. Да дня ўсенароднага свята трактарысты і трактарысты МТС абавязаліся дабраць інак больш высокіх вытворчых дасягненняў.

И. ЖАУРЫД.

АДНААСОБНІКІ УСТУПАЮЦЬ У КАЛГАСЫ

ВАРЫСАУ. (Нар. «Звязда»). У апошні час наглядзецца прыліў аднаасобніцкаў у калгасы. Наводзе калюшных палых за верасень і кастрычнік гэтага года ў калгасы раёна ўступіла звыш 200 аднаасобных гаспадарак.

У калгасы Забалюскага сельсавета прынята 49 аднаасобніцкаў. У сельсаветах «Сябра сацыялізма», В. Стахаўскага сельсавета, — 16 аднаасобных гаспадарак, і т. д.

За лета ў раёне арганізаваны тры новыя калгасы.

КОПЫЛЬ. Гэтым днём у калгасы «Пацігодка», «Піонер», Вагнеўскага сельсавета, прынята 5 аднаасобных гаспадарак. У калгасе «Пролетарый», Пацэўскага сельсавета, — 8 гаспадарак. Наглядзецца прыліў аднаасобніцкаў і ў іншыя калгасы раёна.

Л. ЛЕЙБОВІЧ.

ПУХАВІЧЫ. Сёння ў калгасы раёна прынята 445 аднаасобніцкаў. Найбольш прыліў у калгасы Задарчанскага і Гарадніцкага сельсаветаў.

Новыя прынятыя калгаснікі з вялікім энтузіязмам працуюць на калгасных палях. XXI гадавіня Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі яны сустрапаюць з новымі вытворчымі дасягненнямі ў дружнай калгаснай сям'і.

П. КАСНОУ.

НАРОУЛЯ. За апошні час, у сувязі з вывучэннем рашэнняў, прынятых Другой Сесіяй Вярхоўнага Савета СССР, у калгасы раёна наглядзецца прыліў аднаасобных гаспадарак.

Толькі за верасень і першую палову кастрычніка ў калгасы ўступіла 122 гаспадаркі, а ўсяго ў гэтым годзе ўступіла 363 аднаасобных гаспадаркі. (БЕЛТА).

ПІСЬМЫ У РЭДАКЦЫЮ

ПІСЬМО ЧЫРВОНААРМЕЙЦА РАБОЧЫМ РЭЧЫЦКАЙ ЗАПАЛКАВАЙ ФАБРЫКІ

Дарагі таварышы рабочыя, работніцы, стэханавы, стэханавы і інжынерна-тэхнічныя работнікі! Я рабочы стэханавец належаў пакінуў сваю любімую фабрыку, змяніўшы станок на вінтоўку. Зараз я знаходжуся ў ралых нашай слаўнай Чырвонай Арміі. Гэта напайнае мяне радасцю і гонарам за сябе і за калектыв, які выхаван і падрыхтаваў мяне да ваеннай службы. Запэўню вас, што апраўдаю давер'е народа, які даручыў мне зброю. Буду часна і самааддана служыць працоўнаму народу. Абіяю вам глыбока аялолаць ваеннай справай, выхавань з сябе выдатнага-баіца.

Мне вядома, што наша фабрыка яшчэ да гэтага часу не выконвае свайго вытворчага плана. Строгалыні і аўтаматы пяхі прадаўжаюць тармазіць агульнае выкананне вытворчага задання.

Зараз, калі па ўсёй краіне разгарнулася перадакстрычніцкая сацыялістычная спабарніцтва, калі працоўныя горада і вёскі лабіваюць усё новых і новых вытворчых дасягненняў і падарунак маперы-радыме, балача чупь, што наша фабрыка знаходзіцца ў прарыве.

Мне хочацца верыць, што да XX-годдзя Ленінска-Сталінскага камсамола фабрыка даб'ецца першых вытворчых поспехаў і што гэтыя поспехі будуць значна пашыраны да XXI гадавіня Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Напішыце мне, дарагі таварышы, як вы рыхтуецеся да гэтых вялікіх свят, як вы амагаецеся за выкананне вытворчага плана па колькасці і якасці.

З чырвонаармейскім прывітаннем — Андрэй НОЗЕЛ.

Парушылі рэвалюцыйную законнасць

4 жніўня я быў прызван у РСЧА для праходжання вайсковага абору. Дома, у мястэчку Була-Калпалёва, асталася жонка з 5 малымі дзецьмі, Пражываюць сям'я ў кватэры грамадзяніна Круцікава.

Яшчэ перад майм адыходам «радыянін Круцікаў» падаў у суд аб высяленні майм сям'я з кватэры. Нарсуд, разабраўшы справу, пастанавіў, каб я заплаціў Круцікаву 218 рублёў кватэрнай платы за той тэрмін, які сям'я пражывала ў кватэры.

5 жніўня, пасля майго адбыцця на абор, судвыканаўца Скрыпчанка разам з участковым інспектарам Цешарым прыліў у кватэру выконваць рашэнне суда. Вынікумі маю сям'ю і ўсе рэчы на вуліцы. Судвыканаўца Скрыпчанка, мабыць, не чытаў выканаўчага ліста, у прыватнасці ў кватэры.

3-за незанонных дзеянняў Скрыпчанкі сям'я асталася на зіму без кватэры. І. РЭДЗЬКОУ.

Заяцваецца будаўніцтва політэхнікума

Менскі політэхнікум не мае свайго памяшкання. Яго бяскожна пераводзяць з месца на месца: то ў Політэхнічны інстытут, то на пляч Волі, то ў іншыя памяшканне. Гэта выцерабляе аднаасобніцкаў на выкананні вучэбнай праграмы.

Між тым, будаўніцтва новага памяшкання для політэхнікума павінна быць скончана да 1 верасня гэтага года. Але Велкомунбудтрэст у адносінах да політэхнікума працягуе выконваць бяскапапнасць. Не глядзячы на поўную забяспечанасць будаўнічымі матэрыяламі, будаўніцтва затрымліваецца.

Галоўнымі прычынамі затрымкі з'яўляюцца адсутнасць тэхнічнага кіравання і цяжкасць рэацыі сілы. Зарабавана і плаціўца будаўнікам выплачваецца са спаненнямі, на будаўніцтва тав. Рубічынскі рэфундуіра адносіна да гэтых неахотаў.

Амаль не бывае на будаўніцтва і дырэктар політэхнікума тав. Куліковіч, які павінен быў са свайго боку прыняць меры да хутчэйшага заканчэння работ.

І. СУШЧЭУСКІ.

Наладзіць ремонт адзення

Многія арцелі Магілёўскага аблшвейпрамазавога сістэматычна не выконваюць план па ремонту адзення. Асабліва гэта яна відаль на прыклад арцелі імя XX-годдзя Кастрычніка. Гэта арцель за 8 месяцаў бліжэйша года план ремонту адзення выканала на 10 процантаў. Арцель імя XX-годдзя Кастрычніка павінна была адгрузіць у 1938 годзе 4 новых пункты па рамонту і 4 скупачных пункты. Але

да гэтага часу ні адзін не адкрыў. Лепш таго, нават існуючы скупачны пункт закрыў. У гэтым пастараўся Магілёўскі горсовет. Рашэннем горсовета памяшканне скупачнага пункта аднята ў арцелі і перадаана другой арцелі горсовета не прадаставіў.

ЛЕВІН, ШВАРЦ.

НОВЫЯ КАДРЫ КААПЕРАТАРАЎ

Кадры спажывецкай кааператывы БССР паступіліся новымі работнікамі. Надаўна ў Віцебску адбыўся выхад курсавікаў па падрыхтоўцы прадаўцоў для сельскіх магазінаў. Вучобу скончылі 50 чалавек. Гэта — у большасці калгасныя моладзь. 160 выпускнікоў віцебскага кааператывага тэхнікума накіраваны на работу ў райназначы.

Сваімі планеўкамі і тавараведамі. Зладаньч салюўным чынам, калгасніцкіх актывістаў падрыхтаваны на курсы да 100 шопераў. Частва з іх прапушчаюць на аўтабазах кааператывы, астатнія праходзіць стажыроўку. Цяпер на курсах у Моноку, Гомелі і Віцебску працоўнаюцца 128 бухгалтараў сельпо.

САБАТАЖНІКІ БУЛЬБАПАСТАВАК

СМАЛЯВІЧЫ. Зладаньча заяцваюць бульбапастаўкі ў раёне. Бядоўніцкіх кіраўнікоў некаторых калгасаў давала да таго, што ў асобных месцах бульбапастаўкі зусім не пачаты.

Калгас «Звязда», Прыленскага сельсавета, даўно мог закончыць здымку бульбы дзяржавы, але старшыня калгаса Каяга бяскапарна зрывае выкананне плана. У калгасе поўна бяскапарнасць, не арганізавана праца. Кожны дзень калгас можа здымаць дзяржавы на 20 тон бульбы адгружача-наж толькі 1—2 тон. Цягавая сіла прастояе, не выкарыстоўваецца.

Калгас імя Варашылава, гэтага ж сельсавета, не зладу дзяржавы 60 тон бульбы. Тут зрывае бульбапастаўкі брыгадэр 2-й брыгады Іван Абамаў. На адгрузку бульбы ён пасылае зусім нікчымую колькасць цагавы і рабочай сілы.

Старшыня калгаса «Другая пяцігодка», Пятровіцкага сельсавета, В. Н. Уройчак па сутнасці стаў на шлях сабатажу. На 20 кастрычніка да паставак бульбы тут зусім не прыступі-

лі. Аўтамашына і цагавая сіла прастояюць.

Таксама вельмі заяцваецца здымка бульбы калгасамі Пліскага Юраўскага і Клішчэўскага сельсаветаў. У гэтых сельсаветах план бульбапаставак выканаў усюго на 32—35 проц.

Асабліва заяцваюць бульбапастаўкі аднаасобнікі. У многіх вёсках яны нават не пачалі выконваць плана. Была кулачка Таціна Мархель — з вёскі Ляды, Прыленскага сельсавета — сабатаж бульбапастаўкі і нагла заўлае, што не будзе іх выконваць.

Такое адставанне раёна па бульбапастаўках тлумачыцца тым, што раённыя кіраўнікі, — часова выконваючы абавязкі старшыні РВК Грэхішын і ўпоўнаваныя нарком загатоўвак па раёну Буцько — не здалі разгарнуць сапраўдную барацьбу за своечасовае выкананне абавязкова перад дзяржавай за усіх сельсаветаў раёна. Становіцца ўскладняюцца яшчэ і тым, што сабатажнікі, — а такія ў раёне ёсць, — адчувуюць сябе вальготна, нішто іх не трывожыць.

Я. ПРЫМІЧОУ.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЁЎ ДАХОДУ АД КАНЮШЫНЫ

Калгас імя Ежова, Шацкіўскага сельсавета (Полацкі раён), сёлета атрымаў добры ўраджай канюшыны. На насенне было пасаджана 3,5 гектара канюшыны першага і 7 гектараў другога ўжосы.

Калгас намалатваў каля 2 тон насення, 1,754 кілограмы якога зладзе дзяржавы, а што атрымана 16.500 руб-

лёў. Апрача гэтага, у калгасе ёсць вялікая частка незалатанай канюшыны, з якой атрымаюць не менш 3—4 процы насення. Гэта насенне будзе зладзе дзяржавы. Такім чынам, агульны даход калгаса ад насення канюшыны складе каля 20 тысяч рублёў.

Ал. ЖЫХАРАУ.

У БАРАЦЬБЕ З ПАРУШАЛЬНІКАМІ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ЗАКОННАСЦІ

На VIII Надзвычайным усесаюзным З'ездзе саветаў, калі абмароўваўся праект новай Канстытуцыі, таварыш Сталін асадуў і адверг падатак, згодна якога прапаноўвалася прадаставіць Праэдыму Вярхоўнага Савета СССР права выдаваць часовыя заканадаўчыя акты.

У сваім гістарычным дакладзе таварыш Сталін указаў, што «...Трэба нарэшце, пакончыць з тым становішчам, калі заканадаўчыя не адзін які-небудзь орган, а палы рад органаў. Такое становішча супярэчыць прынцыпу стабільнасці законаў. А стабільнасць законаў патрэбна нам цяпер больш чым калі-б то ні было. Заканадаўчая ўлада ў СССР павінна ажыццяўляцца толькі адным органам, Вярхоўным Саветам СССР».

Гэта ўказанне таварыша Сталіна з'явілася іскравым усабленнем ленынскага погляду на сацыялістычную законнасць. Сталінская Канстытуцыя ўсталявала аднаасобна заканадаўчай улады СССР. З часу прыняцця гэтага найвышэйшага ў сваё прызначэнні дакумента прайшоў каля двух год. Гэта двухгоддзе адначасна непрымыслимай барацьбы і выкрышчэння цютых ворагаў нашай партыі, ворагаў саўваскага народа. У той-жа час гэта двухгоддзе з'явілася перыядам выключнага ўмацавання прынцыпу сацыялістычнай законнасці, выключнага творчага ўздзеяння народных мас нашай краіны.

Побач з іншымі законна прынятымі Другой Сесіяй Вярхоўнага Савета СССР, асабліва важнае месца займае

С. Я. НОВІК, ПРАКУРОР БЕЛАРУСКАГА ССР, ДЕПУТАТ ВЕРХОЎНАГА САВЕТА БССР.

«Закон аб судадзурстве СССР, саюзны і аўтаномныя рэспублікі».

У законе ўказваецца што:

«Правасуддзе ў СССР мае сваёй задачай забяспечанне дакладнага і адназначнага выканання сацыялістычна ўсімі ўстановамі, арганізацыямі, пасадовымі асобамі і грамадзянінамі СССР». І якую на канкрэтны прыклад разказаць, што існаваўшая на апошняга часу ў асобных месцах «законворчасць» якая парушала асновы сацыялістычнай дэмакратыі, сям-там яшчэ закупаецца.

Ворагі народа, якія прабыліся па кіраўніцтва ў пракуратуру БССР, апрача неапаўнаважанага ўцягнення асобных пракурорскіх работнікаў у актывную сацыялістычную работу, накіроўвалі ўсе намаганні на паслабленне нагляду за заваданнем сацыялістычнай законнасці, прырываючы асобных работнікаў пракуратуры нігілістычна адносіны да сацыялістычнага законаў.

Грубейшым чынам парушаліся важнейшыя ўказанні Вярхоўнага Савета Леніна аб тым што «Пракурор мае права і абавязана рабіць толькі адно: саціць за ўсталяваннем сапраўды аднаасобнага разумення законнасці па ўсёй рэспубліцы не глядзячы, ці на якіх мясцовых адрачэнні і наперакор якім бы там ні было мясцовым уя-

нам» і што «Пракурор адказвае за тое, каб ні адно рашэнне ні адной мясцовай улады не разыходзілася з законам» (Ленін т. XXVII, стар 299).

Нагляд за законнасцю ў савецкіх адміністрацыйных і гаспадарчых арганізацыях насіў выпадковы характар. Пэлы рад пытанняў, склаючых аснову работы пракуратуры, зусім выпаў з поля зроку органаў пракуратуры.

У некаторых раёнах нашай рэспублікі ворагамі народа падаўшыся да кіраўніцтва, свядома выдаліся незаконны абавязковыя паставы, накіраваны на тое, каб выклікаць незадавальненне працоўных.

Толькі за апошні час удалося выявіць і ладыцца скасавання цэлай серыі такіх «абавязковых паставаў».

Многія райвыканкомы самастойна здымалі незаконны абавязковыя паставы аб прапоўным узлеце вясельніцтва ў будаўніцтва ларог, тавы і я тэта пытанне поўнасю рэгулююцца паставоў ЦВК і СНК СССР ад 4 сакавіка 1936 года «Аб прапоўным узлеце сельскага насельніцтва ў будаўніцтва і рамонтце шасейных і грунтоўных дарог».

Райвыканкомы Полацкага, Круцікаўскага, Грэскага, Копыльскага, Вабурыскага, Круцікаўскага і іншых раёнаў былі выліны абавязковыя паставы, згодна якіх усталявалася кругласучаснае дзяржурства грамадзян у населеных пунктах. Між тым вядома, што прызначэнне насельніцтва да прапоўнай павінашч законам дазваляюцца толькі для барацьбы з стыхійнымі нашчасцамі і то за плату.

Магілёўскі горсовет сваёй абавязковай паставоў ад 16 краснікі 1938 года — «Аб утрыманні могілак горада» — сурова забараніў гуляне і хаджэнне грамадзян па могілках летам пазней 9-ці, а зямой пазней 6 гадзін гадзін. Нагляд за гэтай паставоўнай горсовет усклаў на пахавальнае бюро, горкамас і органы міліцыі. Што і гаварыць — чутыя клопаты аб нябжочках!»

Гомельскі горсовет абавязковай паставоў ад 23 мая 1938 года, пад пагровай накіравання штрафу, забараніў насельніцтву купацца ў раісе Сож.

Прыліўным дамаўняўка раівыканкомы нават даішоў да таго, што забараніў паліць печы ў вясчэрні час. Тэкі-ж факт меў месца ў Талачынскім раёне.

Гэтыя паставы стаяць у поўнай меры на ўзроўні развясціннў чэхавскага унцера Прышчэбава, які, як вядома, браў на зямку: «які» сляне сядаць з агнём па вечаках».

Колькасць выліных горсоветамі і райвыканкомамі падобных паставоў даўка не выцерабляецца прыведзенымі фактамі.

Усе гэтыя выдзеныя незаконныя паставы пракуратурай рэспублікі апраставаны і скасаваны. Некаторыя адміністрацыйныя камісіі пры горсоветах і райвыканкомках, відаль, выходзячы з помпадурскага прынцыпу «улічыць» па што-б там ні стала, у масавым парадку накладвалі на грамадзян незаконныя штрафы.

«Вялікія злыянасці» на гэтай ароне праліў старшыня адміністрацыйнай камісіі пры Мозырскім горсовете тав. Харчэвіч. На працягу 1938 года ён ухрыўся ад штрафаваньня маляма жыжачкоў свайго горада па незаконных матывах. Гэты самадур адштрафаваў, напрыклад, грамадзяніна Кузьменку і Севярына на 25 руб. кожнага «за тое,

што яны смяліся пад вакном у гр. Гінабург». Гр-ка Камалецкая паплацілася 5 рублям «за спяванне частушак на вуліцы» і т. п.

Адміністрацыйная камісія пры Віцебскім горсовете за адзін дзень 11 лютага 1938 г. накладла штрафы на 566 чалавек.

Пракуратура БССР за апошні час у ралых раёнаў БССР ухрыла актыўную, антыдзяржаўную партыяную агітацыю і зусім неабгрунтаванага выключэння калгаснікаў з калгасаў.

У Халоніцкім раёне ў калгасе «Новы шлях», Узанскага сельсавета, быў выключан з калгаса «як выраз народа» калгаснік А. Ях усталяў паставу пракуратурай, «ворожая дзейнасць» А. аэцічалася ў тым, што ён, будучы аллага разу ў невяржымым стане, наваў калгаснікаў неапаўнаважана імямі.

У Крычаўскім раёне паставоўнай праўлення калгаса «Маяк» выключан з калгаса са сваёй сям'яй калгас

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ ФРОНТ ЛЕВАНТА

Паводле паведамлення іспанскага міністэрства абароны. 21 кастрычніка на фронце Леванта рэспубліканцы адбілі дзве вылазкі мяцежнікаў і інтэрвентыў у сектарх Эль Торо і Каудэаль (на паўночны захад ад Сегорбе).

На другіх франтах становішча без перамен. Італа-германская фашысцкая авіяцыя працягвае рабіць варварскія напады на грамадзянскае насельніцтва гарадоў рэспубліканскай Іспаніі. У ноч на 21 кастрычніка і раніцою таго-ж дня італьянскія бомбардзіроўшчыкі «Савойя» зрабілі чатыры налеты на Барселону. Пры апошнім налёце ім чэткава ўдалося працягнуць да цэнтра горада Сікнутымі фашыстамі бомбамі былі зруйнаваны будынкі ў найбольш населеных кварталах горада 3-пад абломкаў будынкаў выцягнута 20 забітых і 67 раненых, у большасці — дзяцей і жанчын.



Салідарнасць працоўных Францыі з іспанскім народам. У Францыі адкрылася перасональная выстаўка, якая кажае працаўладкоўцаў іспанскага народа за сваю свабоду. Выстаўка наглядна паказвае звесткі італа-германскіх інтэрвентыў у Іспанію і Іспанію на здымку: жаўнеры г. Аржанталя агітацыйна выстаўку. (СФ).

НОТА ІСПАНСКАГА ўРАДА

ЛОНДАН, 22 кастрычніка. (БЕЛТА). Учора іспанскае пасольства ў Лондане азіраўналася да англійскага міністэрства замежных спраў з просьбай перадаць камітэту па няўмяшанню ноту наступнага зместу:

«13 кастрычніка 25 пасажыраў італьянскай і германскай навігнацыйнага высадзілі ў Гібралтары з італьянскага судна «Контэ дзі Савойя». Хадзячы аднаго іх пашпартаў, яны належалі да розных прафесій, форма афіцэра ваенна-паветраных сіл, знойдзены ў багажы ў аднаго з гэтых пасажыраў, бісэпска свядчым аб тым, што ўсе яны ваенныя лётчыкі. Аднаму з іх пасля высадкі ў Гібралтары яны на двух аўтобусах накіраваліся праз Ла Лінеа на тэрыторыю мажэнікаў. Іспанскі ўрад выказаў упэўненасць, што ўрад Англіі зверне на гэты факт асаблівае ўвагу, паколькі ён супадае з паказанай эвакуацыяй 10.000 італьянцаў з Калдыка, сапраўднае значэнне якой цяпер канчаткова ўсталявана».

ПАРЫЖ, 22 кастрычніка. (БЕЛТА). У Парыжы атрыманы паведамленні, што з уліч італьянскіх параходаў, прыбываючых у Гібралтар, высладжаныя італьянскія групы італьянцаў, якія неадкладна накіроўваюцца на тэрыторыю, занятую іспанскім мяцежнікамі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ У ПАУДНЕВЫМ КІТАІ

На пасе Вэйчжоу — Цзэнчэн (на паўднёвы захад ад Вэйчжоу) ідуць сустрэчы паміж імі ў раёне Цзэнчэн. На захад ад Цзэнчэна кітайцы узводзяць абарончыя ўмацаванні. У гэты раён прыбываюць з Кантона новыя часткі кітайскіх войскаў. Між Кантонам і Шылуанам (Шылуан на ўсход ад Кантона) на лініі чыгуначнага спяшын рух пасажырскага паязду. Па гэтай чыгуначнай лініі ўмоцненая перавозка войскаў і ваенных грузаў.

На лініі Вэйчжоу — Лунмэнь (Лунмэнь на поўнач ад Вэйчжоу), як паведамляе газета «Шанхай Іюнг пост», японцы прапавуюцца на Лунмэнь з мэтай далейшага наступлення на Пухуа (на паўночны ўсход ад Кантона). З іншых фронтоў вестак не паступае.

ПАДРЫХОЎКА ДА ХХІ ГАДАВІНЫ ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВОЛЮЦЫІ

МАСТАЦКАЯ САМАДЗЕЙНАСЦЬ

Працоўныя БССР дзейна рыхтуюцца да радаснага свята — ХХІ гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. На працяглых мерах, у калгасах і ва ўстановах праводзяцца лакальныя і гутаркі аб слаўнай гадавіне. Менскі клуб будаўнікоў арганізаваў у інтэрнатах рабочых чытку мастацкай твораў, якія адлюстроўваюць гераічную барацьбу партыі Леніна — Сталіна за ўладу саветаў. У інтэрнатах таксама праведзены гутаркі аб велізарных перамогах сацыялізма ў нашай краіне.

Напярэдні і ў дні свята ў клубе адбудуцца ўрачыстыя вечары і дэцляцыйныя раінішкі. Беларускі драматычны гурток пажажа будаўнікам свае пастапоўкі «Прэдажэнне» Чэхава, урыўкі з «Сям'я Опенгейм» — Фейхтвангера і іншых урыўкаў «Паграмінічкі» — па Біль-Беларускіму. 8 лістапада з'яўраўкі драмгурток пажажа п'есу «200.000 Шолам Алейхем». У святочныя дні выступіць таксама балетны, харавы і цымбалны гурткі, якія вы-

канаюць беларускія народныя песні і танцы народаў СССР. Новыя праграмы падрыхтавалі гурткі мастацкай самадзейнасці швейнай фабрыкі «Кастрычнік» — балетны, харавы і джаз-оркестр. У дні свята будуць прэміраваны 20 лепшых стаханавцаў фабрыкі.

Весела правядуць свята чыгуначнікі БССР. Ансамбль песні і пляскі клуба чыгуначнікаў Магілёўскага вузла развучае «Песню аб Сталіне», песні савецкіх чыгуначнікаў. Драматычны гурток клуба, якім кіруе тэхнік дэпата М. Малік, рэпертуар п'есы Біль-Беларускіскага «Паграмінічкі».

Драматычны калектыў Жлобінскай чыгуначнай школы рыхтуе пастапоўку ўрыўкаў з твора Фурманова «Чапаеў», драматычны калектыў вузлаў 7 класаў працуе над літаратурна-музыкальным мантажом «21 год Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі».



Падрыхтоўка да Фэстывала перапісу насельніцтва на здымку: у вясельным кіраўніцтва нарасучота БССР работніцы А. С. Алаікевіч (на перадым плане) і В. І. Сіарскага за ўзнабавы перапісу насельніцтва, падрыхтоўку ў вобласці і раёнах. Фото Л. Мазельскага (СФ).

КАЛГАСНІКІ РЫХТУЮЦА ДА ўРАЧЫСТАСЦЕІ

Весела і радасна адсвяткуюць галавіну Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі калгаснікі калгаса «Чырвоны гароднік», Менскага раёна. Калгас поўнасьцю разлічвае з дзяржавы на ўсіх відах паставак і ў асноўным закончыў сельгаснапрадчарыя работы.

Нама таго калгаснага двара, які-б не рыхтаваўся да кастрычніцкай ўрачыстасцей. Дамы ўпрыгожваюцца пар-

тэтамі любімых кіраўнікоў партыі і ўрада, боляш, пакой абклеяваюцца шпалерамі. Многія калгаснікі закупляюць да свята новую мабля, адзенне і інш. Калгасніца тав. Ф. Палтаржыцкая купіла мжкі дыван, калгаснік тав. І. Чарняўскі — дыван, пікеліраваны лажак і т. д.

21 калгасная сям'я ўспілася ў новае дамы і кватэры.

СЕННЯ АДРЫВАЮЦА ПЕРШАЯ АЛІМПІЯДА МАСТАЦКАЯ САМАДЗЕЙНАСЦІ МЯСНЯЯ ВОБЛАСЦІ

Росквіт народнай творчасці

Алімпіяда мастацкай самадзейнасці Мясняной вобласці, якая адбудзецца сёння ў 6 гадзін вечару ў клубе імя Сталіна, з'яўраць наглядным паказальнікам радаснага, шчаслівага жыцця грамадзян-краіны сацыялізма, росквіту мастацкай самадзейнасці і росту народнай талентаў.

Абласной алімпіядае папярэднічалі раёныя алімпіяды мастацкай самадзейнасці, якія праводзіліся ва ўсіх раёнах вобласці. Яны паказалі нябачаны дасягнуты размах самадзейнасці. Толькі ў г. Менску ў раённых алімпіядах мастацкай самадзейнасці ўдзельнічала 2.500 чалавек, на Барысаўскаму раёну — 500, Слуцкаму — 400. Па ўсіх раёнах вобласці ў алімпіядах прыняло ўдзел каля 8.000 чалавек.

Ганаровае права ўдзелу ў абласной алімпіядае заваявалі толькі мажэніцкая самадзейнасць калектывы і выкалаўны 900 чалавек з 23 раёнаў вобласці прыехалі паказаць свае поспехі па аэвалюцыйна мастацтвам. Тут калгаснікі і рабочыя, студэнты і вучні, служачыя ўстапоў і члены прамысловых арпелуў.

Найбольш шырока прадстаўлены на алімпіядае словы Калгасны хор Сележаўскага сельсавета, Чырвонасельскага раёна, пад кіраўніцтвам калгасніцы Серады падрыхтаваў да алімпіяды 9 цікавых песень у рэпертуары калгаснага хора рускія, беларускія, украінскія, яўрэйскія і грузійскія народныя песні. Прыме ўдзел у алімпіядае і хор калгаса «Ворка», Рагаўскага сельсавета, Заслаўскага раёна.

які меў пшасце выступіць у маскоўскім Доме народнай творчасці. Песні ў выкананні гэтага хора служалі таварышамі Сталіна і яго бліжэйшыя саратнікі. З Траскаўскага сельсавета, Заслаўскага раёна, прыехалі на алімпіяду хор і струнны гурток.

Вагата будучы прадстаўлены на алімпіядае народныя танцы. Выступіць танцавальны калектыў рудзенскага торафронтэ, пухавіцкай швейнай арцелі і іншыя.

Драматычны калектыў чэрвеньскага Дома сацыялістычнага пажажа на алімпіядае б'ю карціну з п'есы «Партызаны». Крапівы. З Чэрвеньскага раёна выступіць з мастацкім чытаннем сваёй вершы тав. Жычынскі, зачытае свае вершы і шэфэр з Пухавіцкага раёна тав. Сіваў.

65-гадовы калгаснік Шаглаў з Уздзенскага раёна выканае на самаробнай дудачцы рад народных мелодый. Цэлай сям'ёй прыедзе на алімпіяду квартэт Монаўчэ з Крупскага раёна.

Цікавае выступленне падрыхтавалі студэнты Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта пад кіраўніцтвам тт. Валцэвіча і Дрэмілова. Хор з 40 чалавек у суправаджэнні аркестра народнай інструментальнай выканае рад цікавых песень. Выступіць з універсітэта і талентавальная пара — студэнты Ф. Бярнардава і М. Сатрыжкі.

Джаз фабрыкі «Кастрычнік» выканае некалькі папулярных песень савецкіх кампазітараў.

Ф. КАНСТАНЦІНАУ.

КАНЦЭРТЫ, ПРЫСВЕЧАНЫЯ ХХ-ГОДДЗЮ ВЛКСМ

29 кастрычніка адбудзецца афіцыйнае ізае адкрыццё асенне-зімовага сезону 1938-39 года Дзяржаўнай філармоніі БССР. Праграма першых трох канцэртаў падкам прыводзіцца 20-го года лоніска-сталінскага камсамола. праграме канцэрта чацвёртай сімфоніі прыводзіцца камсамола, савецкі кампазітара Кіпінгера і дзве часткі с'фоніі, таксама прыводзіцца камсамола Беларускага кампазітара камсамола Падкавырава. Будзе выканава таксама «Святочная ўверцюра» кампазітара І. дашкіна.

У канцэртне прымуць удзел сімфонічны аркестр Беларускай філармоніі пад кіраўніцтвам галоўнага дырыжора, уладніка Усеазазнага конкурсу дырыжораў І. А. Мусіна, хор пад кіраўніцтвам І. З. Бары і салісты філармоніі 30 кастрычніка адбудзецца канцэрт талентаў савецкай моладзі, выканае най лоніска-сталінскі камсамола, канцэртне прымуць удзел саліст М. коўскага опернага тэатра імя Сталіна лаўскага Бушуеў і лаўраты ўсеазазнага конкурсу музыкантаў-выканаўцаў камсамола Яша Слабодкін (е лонд), Лева Заас (сарытка) і І. лонд Капала (фартэпіяна).

Мастацкі вечар вавальна-рабэваторы г слова Нікалая Першына адбудзецца 31 кастрычніка. Праграма падкам прыводзіцца 20-го года ВЛКСМ. Н. Перш выканае ўрыўкі з рамана Н. Острыскага «Як гартавалася сталь», паэма Мажакоўскага «Харош», паэма Вагрыскага «Дума пра Апанаса» і творы вецкіх паэтаў — Гусева, Суркова, Лугасяга, Жарова і іншых.

ДЗІЯЧЫ КІНОФЭСТывАЛЬ

З 26 кастрычніка менскі Палац піярэвалі і аніятрат наладзіць кінафэстываль прыводзіцца ХХ-го года Леніна Сталінскага камсамола. Каля 30 школьнікаў горада прагледзяць лепшыя савецкія кінафільмы: «Камсамола «Песня малодасці», «Поўналетце» і інш.

НОВЫ ЦЭХ НА ФАБРЫЦЫ «ГЕРОІ ПРАЦЫ»

На Добрушскай фабрыцы «Герой працы» ў асноўным закончан і ўстаўляюць эканалагавыя новы цэх на вытчы часці шптыкаў. Для яго будоўле корпус, аб'ёмам у 15.000 кубаметраў. цэху ўстапоўлены 4 лінавальна-факавальныя машыны, 10 шптыкальных машын і 3 стонарэккі. Цэх дае ўжо гуткі 450 тыс. шптыкаў, а ўцяго савецкім квартале павіна быць впушчана 40 мільянаў шптыкаў.

ФУТБОЛЬНАЯ СУСТРЭЧА МЕНСК—НІКАЛАЕУ

Па запрашэнню футбалістаў-дэмаўнаў горада Нікалаева (УССР) уце Нікалаеў выехаў зборная камава фізкультуры Менска. У састоў ўвахоляць 15 футбалістаў спартыўна таварыства «Дынама», «Спартак», стывтута фізкультуры БССР і інш. Першая сустрэча зборнай Менска футбалістамі — дынамаўцамі Нікалаева адбудзецца 24 кастрычніка.

ДЗЕННІК

Сёння, у 12 гадзін дзень, у Д. партыі (Вялікая зала) адбудзецца лоні п. Філасофіі для партыі і прапаганда стывтута горада, Лестар праф. Пуховіч. Візе атрымаць у райкомах КП(б) У і Д. партыі.

Сёння, у 7 гадзін вечару, у Д. партыі (Вялікая зала) адбудзецца клал для дакладчыкаў, прапаганда стывтута горада аб міжнародным стане агітатару горада аб міжнародным стане іччы. Вілеты атрымаць у райкомах КП(б) У Менскарам КП(б) У.

Вып. абв'язкі аднаго рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

Сёння, 23 кастрычніка, у 7 гадзін вечару ў зале пасаджэннаў горавета (вул. Карла Маркса, 16, пакой 32, другі паверх), ПРЭЗІДЫУМ МЕНСКАГА ГОРСОВЕТА склікае НАРАДУ

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАВНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР АДКРЫЦЦЕ СЕЗОНА 1938-39 г.

БЕЛАРУСКИ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА (Паміж Яўдэйскага тэатра)

Кінатэатр «Чырвоная ворка» «ДРУЗЬЯ»

МАГІЛЕРСКАМУ АБЛАСНОМУ АПТЭКА-ПРАЦЛЕННЮ патрабуюцца

Кінатэатр «Нашы дні» 1. Журнал Маскоўскай студыі кінахронікі № 45.

патрэбны істанічні і чорнарабочыя.

МЕНГОРПРОМГАНДАЛЬ у магазіне № 42 (Савецкая, 67, супроць кіно «Чырвоная Ворка»). ДА КАСТРЫЧНІЦКІХ СВЯТ ЁСЦЬ У ВЯЛІКІМ ВЫБАРЫ:

МЕНСКАЯ ШКОЛА МЕДСЯСЦЁР абвешчае НАБОР на двухгадовыя курсы клінічных і рэнтгенаўскіх лабарантаў

ЭГОДНА ПАСТАПОВЫ СНК ВООР І БЕЛКАПРОМСОВЕТА ад 1 кастрычніка 1938 г. БЕЛГОРПРОМСАЮЗ у 15 кастрычніка 1938 г. РЭАРГАНІЗУЕЦА ў абласцы торфкерампромсаюзы

УСЕ АЎТАГАСПАДАРКІ, МАЮЧЫЯ АЎТАТРАНСПАРТ, НА ПАДСТАВЕ ПАСТАПОВЫ СПА № 183, АБАВЯЗАНЫ ЗДАВАЦЬ

ШКУРА СВІННІ—КАШТОУНАЯ СЫРАВІНА ДЛЯ СКУРАНОЙ ПРАМЫСЛОВСЦІ